

*Пашырэнне Кола Прыхільнікаў і Ўзмацненне  
Ўплыву на Пераварэнні ў Грамадстве*

## Конкурс праектаў

9/9/2022



Перадумовы	
Перадумовы	3
Мэта Конкурса	4
Як Прыняць Удзел	4
Працэс падачы заявак і адбору	5

Нідэрландскі Хельсінкскі камітэт (NHC) - гэта некамерцыйная няўрадавая арганізацыя, якая знаходзіцца ў Гаазе. Місія NHC - будаўніцтва і забеспячэнне справядлівасці і выканання міжнародных пагадненняў у галіне правоў чалавека ў краінах-удзельніцах АБСЕ. Заснаваны ў 1987 годзе, NHC прадстаўляў грамадзянскую супольнасць Нідэрландаў у Хельсінкскім працэсе па прыкладзе братэрскіх Хельсінкскіх камітэтаў з усяго рэгіёну Арганізацыі па бяспечы і супрацоўніцтву ў Еўропе (АБСЕ). Дзякуючы сваёй працы мы ўносім свой уклад у больш шырокія міжнародныя праграмы, такія як Мэты ўстойлівага развіцця ААН. Сёння мы прызнаныя адной з ключавых няўрадавых арганізацый, якія спрыяюць дыялогу і супрацоўніцтву паміж удзельнікамі ў галіне вяршэнства права і правоў чалавека.

## Перадумовы

Мэтай праекта «Пашырэнне кола прыхільнікаў і ўзмацненне ўплыву на пераўтварэнні ў грамадстве» з'яўляецца ўмацаванне патэнцыялу арганізацый грамадзянскай супольнасці (АГС) у камунікацыі, адвакацыі і краўдфандынгу, належным кіраванні і аперацыйнай бяспекі ў Беларусі. Праект павінен быць непасрэдна накіраваны на арганізацыі грамадзянскай супольнасці (АГС), якія займаюцца **правамі жанчын, барацьбой з карупцыяй і аховай навакольнага асяроддзя** ў Беларусі, і прынесці неадкладную карысць іх дзейнасці.

Роля грамадзянской супольнасці ва ўсіх мэтавых краінах даказала сваю вырашальную ролю ў абароне дэмакратычнага прагрэсу і выпраўленні недахопаў кіравання ў мінулым. Больш за тое, стымуляванне большай ацэнкі пытанняў правоў чалавека з боку выбаршчыкаў, у тым ліку фінансавы ўклад у выглядзе краўдфандынгу, з'яўляецца жыццёвой важнай, але малапрымяняльнай доўгатэрміновай стратэгіяй для АГС, якія прасоўваюць права жанчын, змагаюцца з карупцыяй і ахоўваюць навакольнае асяроддзе. Дзякуючы гэтаму праекту, рост уплыву і рычагоў уплыву грамадства ў цэлым будзе яшчэ больш узмоцнены ва ўсіх мэтавых краінах, і праект будзе шукаць магчымыя вокны магчымасцей для АГС для бяспечнага ўзаемадзеяння з урадам, як на нацыянальным, так і на мясцовым узроўні, галоўным чынам па пытаннях правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй і аховы навакольнага асяроддзя. З гэтай мэтай у кожнай краіне NHC будзе арганізоўваць трэнінгі, прадстаўляць невялікія гранты і арганізоўваць навучальную падтрымку, каб даць магчымасць абранай групе АГС праводзіць кампаніі і эфектыўна ахопліваць шырокую аўдыторыю і палітычных дзеячаў у Беларусі.

Агульнымі мэтамі праекта «Аб'яднанне і ўплыву на рэформы» з'яўляюцца:

1. Узмацніць магчымасці камунікацыі і адвакацыі арганізацый грамадзянскай супольнасці, якія працуяць у трох вышэйгаданых сферах, пашырыць базу прыхільнікаў, узмацніць фінансавую ўстойлівасць і якасць кіравання, якія дазваляюць ім працягваць сваю дзейнасць.
2. Узмацніць выкарыстанне стратэгіі ўплыву на палітыку мясцовых і нацыянальных уладаў, ужываючы міжнародныя і нацыянальныя стандарты, працэдуры і сітуацыйныя тактыкі грамадзянской супольнасці.
3. Павысіць аператыўную бяспеку грамадзянской супольнасці і яе ўстойлівасць.

## Мэта Конкурса

Мэта гэтага конкурсу — запрасіць беларускія арганізацыі грамадзянскай супольнасці (АГС) да ўдзелу ў праекце «Аб'яднанне і ўплыў на рэформы», які:

- Працуе/працавала ў сферах правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй і аховы навакольнага асяроддзя;
- Вопыт не менш за 2 гады

Будзе адабрана 6 арганізацый, якія атрымаюць:

- навучанне і ментарства ў галіне адвакацыі, камунікацыі і фандрайзінгу/краўдфандынгу;
- субгранты на суму да 6000 еўра для рэалізацыі ўласных праектаў працягласцю да 6 месяцаў;
- пакрыццё непрадбачаных выдаткаў: юрыдычная дапамога (выдаткі на адвакатаў); пробнае назіранне (праезд + пражыванне); магчыма атрымаць медыцынскую і псіхалагічную дапамогу; неабходнае IT-абсталяванне і неабходнае абсталяванне для бяспекі/аховы.

## Як Прыняць Удзел

Для ўдзелу ў конкурсным адборы неабходна:

- спампаваць і запоўніць форму заяўкі ;
- **адправіць заяўку ў электронным выглядзе да 23:59 30 верасень 2022 г. на adres [hrdprogramme.nhc@protonmail.com](mailto:hrdprogramme.nhc@protonmail.com)**

Заяўкі, якія прыйшлі пасля дэдлайну або няпоўныя заяўкі разглядацца не будуць.

На пытаннях адносна праекта або працэдуры падачы заяўкі звяртайцеся на [hrdprogramme.nhc@protonmail.com](mailto:hrdprogramme.nhc@protonmail.com) да 16 верасень 2022 г.

**Крытэрыі, па якіх арганізацыя праходзіць адбор:**

- праца у сферах правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй ці аховы навакольнага асяроддзя ў Беларусі,
- раней былі юрыдычна зарэгістраваныя ў Беларусі; або зарэгістраваныя ў краіне, у якой яны пражываюць; або маюць намер зарэгістравацца ў краіне, у якой яны пражываюць;
- мець/мець як мінімум 2 гады вопыту ў сферах правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй і аховы навакольнага асяроддзя

# Працэс падачы заявак і адбору

Крытэрыі, па якіх будуць ацэньвацца заяўкі:

- папярэдні вопыт і бягучы план дзейнасці - 20%
- адпаведнасць навучальных патраб персаналу АГС задачам праекта (камунікацыя, адвакацыя і фандрайзінг/краўдфандынг) - 20% ад агульной ацэнкі;
- матывацыя да ўдзелу ў праекце - 20% ад агульной сумы балаў;
- здольнасць/магчымасць рэалізаваць праект - 10% ад агульной ацэнкі.
- рэалістычнасць, актуальнасць, наватарства ідэі праекта - 30% ад агульной сумы балаў;

Усе АГС, якія набралі не менш за 60%, складаюць агульны рэйтынг. Кожная АГС у агульным рэйтынгу таксама мае адзнаку аб прыналежнасці да тэматычнага напрамку (па заяўцы). Пераможцамі адбору стануць сем АГС з самымі высокімі баламі ў кожнай тэматычнай вобласці: правы жанчын, барацьба з карупцыяй і ахова навакольнага асяроддзя.

Вынікі конкурснага адбору будуць абвешчаны не пазней за 10 кастрычнік 2022 г. па электроннай пошце, указанай у заяўках.